

Валодзіна А.В. Прычыны адлучэння ад царквы Пятра Вальдо і яго папличнікаў-вальдэнсаў/ А.В.Валодзіна // Лістападаўскія сустрэчы-8 [Электронны рэсурс]: зб. арт. па матэрыялах Міжнар. навук. канф. у гонар акадэмікаў М. М. Нікольскага і У. М. Перцава / навук. рэд. В. А. Фядосік, І. А. Еўтухоў. – Мінск : БДУ, 2011. – Рэжым доступу : <http://www.elib.bsu.by>, абмежаваны. – С. 113-114

А. В. Валодзіна

ПРЫЧЫНЫ АДЛУЧЭННЯ АД ЦАРКВЫ ПЯТРА ВАЛЬДО І ЯГО ПАПЛЕЧНІКАЎ- ВАЛЬДЭНСАЎ

1. Афіцыйна вальдэнсы (паслядоўнікі Пятра Вальдо) былі канчаткова адлучаны ад царквы трэцім канонам IV Латэранскага Сабора разам з усімі ерэтыкамі, вядомымі на той час Папе Рымскаму, проста за тое, што яны – «ерэтыкі». У дакуменце нават не згадваецца ніякіх назваў сектаў ці імёнаў іх членаў. Але гэта было не першае іх адлучэнне. Латэрану папярэднічалі адлучэнні 1184 і 1208 гг., яшчэ два дакументы, асобны кансіліум 1215 і папская була 1216 г., якая замацавала гэта адлучэнне. Даволі дзіўны і не зусім чаканы зыход для справы, распачатай чалавекам, які асабіста ездзіў у Рым на аўдыенцыю да пантыфіка з перакладам Бібліі, зробленым на ўласныя сродкі. Магчыма, справа была ў перакладзе, які не зацвердзілі.

2. Вальдо на вышэйзгаданай аўдыенцыі прасіў у папы дазволу на пропаведзь. Пытанне было перададзена на разгляд мясцовай адміністрацыі, якая часам забараняла свецкім людзям пашыраць Слова Божае праз казань. Але вальдэнсаў гэта не спыняла. І

пропаведзь гэта прамаўлялася не толькі мужчынамі, але і жанчынамі, што рэзка разыходзілася з каталіцкім канонам. Больш за тое, ёсць звесткі, што некаторыя прадстаўнікі секты праводзілі

сімвалічныя тайныя вячэры для супрацьпастаўлення сябе вельмі пашыранай на той час у рэгіёне альбігойскай ерасі.

3. Палеміка з каталіцкай царквой вялася на конт святкавання нядзелі, а некаторыя найбольш радыкальныя прадстаўнікі руху нават сумняваліся ў праве грэшных святароў весці службу.

4. Некаторых вандроўных прапаведнікаў з самымі рознымі рэлігійнымі, часта ерэтычнымі, поглядамі каталіцкая царква памылкова прыпісвала да вальдэнсаў.

5. Пётр Вальдо не стварыў ніякай самастойнай арганізацыі ў рамках каталіцкай царквы і ніякім іншым чынам не ўвайшоў у яе іерархію, тым самым паставіўшы сябе і сваіх спадарожнікаў па-за сістэмай, а значыць, проціпаставіў сябе сістэме, чым амаль аўтаматычна запісаў сябе ў разрад ерэтыкоў.

6. Такім чынам, існуе не адна, а цэлы комплекс прычын, якія вывелі вальдэнсаў па-за межы царквы.